

■ Наш фармат

## На дзіцячым «Еўрабачанні» ад Беларусі жадалі выступіць расіяне



### Але правільны нацыянальнага адбору гэтага не дазваляюць

Днямі сталі вядомыя імяны фіналістаў рэспубліканскага конкурсу «Песня для Еўрабачання», у фармаце якога ўжо традыцыйна адбываецца адбор беларускага ўдзельніка дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне». Прафесійнае журы на чале з народным артыстам Беларусі Эдуардам Зарычкім разгледзела 48 заявак, але «дэбар» дало толькі 10 з іх.

Насамрэч заявак у аргкамітэт паступіла крыху больш, у тым ліку 4 — з Расіі (па адной з Масквы і з горада Междурэчанска Кемераўскай вобласці і дзве з Новасібска). «Гэтыя заяўкі журы не разглядала, — тлумачыць кіраўнік рабочай групы нацыянальнага адборачнага тура, выканаўчы прадзюсер тэлеканала «Беларусь 2» Людміла Барадзіна, — бо яны, на жаль, не адпавядаюць умовам, прапісаным у палажэнні конкурсу «Песня для Еўрабачання».

У нас у правілах асобна ўказана, што да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства — але толькі ў тым выпадку, калі пражываюць у Беларусі пастаянна, не менш за 2,5 года. Яшчэ адну заяўку, расказала «Звяздзе» Людміла Афанасьеўна, арганізатары былі вымушаны адхіліць з іншай прычыны: наша судзічынніца даслала песню з арыгінальным тэкстам, але на чыюсці чужую музыку, што таксама супярэчыць правілаў конкурсу.

Такім чынам, у фінале нацыянальнага адбору свае варыяцыі песні для «Еўрабачання» выканаюць 10 юных артыстаў: 5 мінчан, яшчэ 3 — са сталічнай вобласці, а таксама па 1 прадстаўніку Брэстчыны і Магілёўшчыны. Практична ўсе адборанцы шчасліліцы — падлеткі ва ўзросце 11-13 гадоў, якія, калі меркаваць па назвах конкурсных песень, жывуць недзе паміж зоркамі і марамі: **ЛІПЕР Ангеліна** (Брэсткая вобласць, в. Астремчава) — «Мы танцуем дзям»; **ІВАНОВ Уладлен** (г.Бабруйск) — «Белые облака»; **ВОЛКАУ Ілья** (г.Мінск) — «Пой со мной»; **ЗАЙЦАВА Ганна** (г.Мінск) — «Мы помним»; **МАЖЫЛОУСКАЯ Юлія** (г. Мінск) — «Мечты»; **МІСЯКОВА Надзея** (г. Мінск) — «Деловая»; **ЦЕРАШОНАК Ксенія** (г.Мінск) — «Под парусом мечты»; **АСЛАНУ Руслан** (Мінскі раён, в.Тарасова) — «Звёзды зовут»; **МУРАУКІН Ігар** (Мінскі раён, п.Калодзішчы) — «Ищущие счастья» (зэта песня, дарэчы, гучыць на беларускай і англійскай мове. З гэтага года правільны міжнароднага конкурсу дазваляюць выкарыстоўваць да 25% англійскай мовы ў песнях); **ШАРШАВІЦКАЯ Даная** (Мінская вобласць, г.Барысаў) — «Простой мотив».

Пакуль што ўсе юныя артысты, атрымаўшы ў якасці «хатняга задання» пэўныя заўвагі і парадзі ад прафесіяналаў, разышліся на летнія канікулы. Але ненадоўга. Ужо ў верасні яны зноў з'едуцца ў Мінск, каб на фінальным шоу ў прамым эфіры паасабірача загалюны прыз — пуцёўку на дзіцячае «Еўрабачанне», якое адбудзецца сёлетня ў Кіеве. Пераможцу, які і раней, выбіраць сумесна глядачы і журы.

Вікторыя ЗАХАРАВА

■ Вываства

## «ЦАЦАЧНЫЯ ГІСТОРЫ» І ДЖЫНСАВАЯ РЫБА

У Віцебску ў выставачнай зале культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кольца горада Віцебска «Дзвіна» адначасова можна ўбачыць некалькі сотняў самаробных цацак.

Тут прадстаўлена ўнікальная вываства «Цацачных гісторыі». Аўтары цацак жывуць у Віцебску, Мінску, Магілёве, Брэсце і іншых гарадах нашай краіны.

— У час серыйнай лямкі сваю нішу зноў займае цацка, зробленая сваімі рукамі, якая дораць цяplo і радасць. Некаторыя лямкі — сімвалічныя, звязаныя з пэўнымі падзеямі жыцця, — паведаміла «Звяздзе» Наталія Канькова, навукова супрацоўнік культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кольца горада Віцебска «Дзвіна». — Пасля закрыцця выставы лямкі, якія спадабаліся глядачам, можна будзе набыць.

Сярод экспанатаў — джынсавая рыба, чорны кот, які «проціць», каб людзі не верылі ў прыкметы; Баба Яга, героі папулярных мультфільмаў, а таксама цацкі, зробленыя ў нацыянальным беларускім стылі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота аўтара



Экспанаты выставы «Цацачных гісторыі».

■ Праверана на сабе

У дарослым узросце (а мне ўжо за 40) захварэў на вятранку насамрэч і смех і грэх. Вятранка нагнаў ў другой палове жыцця, бо ў дзяцінстве ён не хварэў: у дзіцячы садок не хадзіў, а ў школе нека пранесла.

### Вядома ў сярэднявеччы

Вядома, што ветраная воспа — гэта вельмі старажытнае інфекцыйнае захворванне. Крыніца інфекцыі — хворы чалавек, які, як свярджаюць эпідэміёлагі, уяўляе эпідэмічную небяспеку з канца інкубацыйнага перыяду і да адпадзення «скарывацка», якія ўтвараюцца на месцы воспінак. Узбуджалічкі распушчваюцца паветрана-кропельным шляхам і не толькі пры кашлі. Нават зарэзаны смех, размова могуць стаць спосабам перадачы інфекцыі. У асноўным, хварэюць дзеці, але магчыма заражэнне ў любым узросце.

Небяспечнымі хворыя на ветраную воспу становяцца за 20-24 гадзіны да з'яўлення сыпу і застоўка імі да 5 дня з моманту з'яўлення апошняга воспіна. «Карані» хваробы адыходзяць у даўну, у сярэднявеччы. Сама знава захворвання «вятранка» — ад яе хутка распаўсюджанасці. Хвароба сапраўды можа разносіцца «па ветры».

### Дзіякуй дзеткам!

Спачатку ў дзіцячым садку вятранку «падцапіў» мой малодшы — 5-гадовы Лёша. Дарэчы, пра караніцы па ветраной воспе — з датай, з якой ён пахаўся, было напісана на дзвярах пры ўваходзе ў іншую групу (у якую мой сыноч не ходзіць). Для мяне слова «караніцы», як для большасці немедыкаў — азначае нейкае абмежаванне. Ну, караніцы. А што з ім рабіць? Я толькі потым вы-

светліў: калі ў дзіцячым садку хаця б адно дзіця захварэла на вятранку, на працягу некалькіх месяцаў многіх чакае тое ж самае. І бацькі таксама, калі ім у дзяцінстве не «пашчасціла». Паводле даных расійскіх навукоўцаў, 10% выпадкаў інфекцыі прыпадае на падлеткаў, старэйшых за 15 гадоў, і дарослых. Для іх гэта звычайна сур'ёзнае цяжкае захворванне, якое часам завяршаецца лятальным вынікам. Смяротнасць у дарослых, хворых на вятранку, у 30-40 разоў вышэй, чым у дзіцяці 5-9 гадоў. У дарослых хворых часцей узнікаюць ускладненні ў выглядзе пнеўманіі (асабліва цяжкай формы — у курцоў) і нават энцэфаліту — запалення мозга. А я ж яшчэ і куры!

Супрацоўніца цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, калі я ўжо захварэў, сказала па тэлефоне, што ў ідэале бацькам павінны былі расказаць пра меры бяспекі, каб іх дзеці, і яны самі не заразіліся. І, безумоўна, прышчэпка, зробленая своечасова, абараніла б ад непрыемнасцяў. Чаму не сказалі пра прышчэпку? Я нават заглапіў бы за яе. Як мой калега, які зрабіў японскую прышчэпку з «гарантаў» ад захворвання на 20 гадоў. А так...

Малодшы зарэзіў спачатку старэйшага, 8-гадовага Мішу, а ўжо ад яго хвароба «прыляцела» да мяне.

Самае дзіўнае, што мая «палова», якая пасля працы пастаянна кантактуе з дзецьмі, таксама ў дзяцінстве не хварэла на вятранку. Знаёмны медык факт таго, што яна не заразілася, растлумачылі добрым імунітэтам. А наогул насутнасць вятранкі ў дарослых напрумаў залежаць ад паловай прыналежнасці. У мужчын гэтак захворванне працякае вельмі цяжка.

### Лепшы сябар хворых — зялёнка

Першыя сімптомы хваробы правільні сябе, як ні дзіўна, у Міжнародны дзень

абароны дзіцяці. Хаця з раніцы тэмпература я не змярала, бо наогул рабіла гэта вельмі рэдка, адразу адчуў, што нешта ўнутры мяне не так. І ўсё ж з малым у той дзень пайшлі ў Летні амфітэатр на канцэрт, прысвечаны 25-гадоваму юбілею адбудовага прадпрыемства «Белвест». Між іншым, фірменны колер гэтага калісці германска-савецкага СП — аднаго з першых у былым СССР — зялёны! Гэта падалося мне сімвалічным.

Як і тое, што ў якасці «зоркі» эстрады запрасілі на канцэрт былію салістку вядомага гурта «ВІА Гра» Веру Бразневу. Спела яна і шлягер «Лепшыя сябры дзячут — гэта брыльянты»... 31-гадовая Вера па-ранейшаму вельмі сексапільная. Нездарма, па версіі аднаго з мужчынскіх часопісаў, 6 гадоў таму яна была ўдасцілена тытула самай сексуальнай жанчыны Расіі, хаця жыве ва Украіне... Але канцэрт я ледзь адсэдзеў. Дома ж стала зусім надбара. На наступны дзень з тэмпературай за 39°C вырашыў набраць 103.

Брыгада «хуткай» прыехала праз гадзіну. Калі зняў майку, жанчыны ў белых халатах хуценька надцягнулі на твары маскі. І ўспомніўся мне нейкі фільм пра новы від бактэрыялагічнай зброі, носьбітам якога цяпер быў я... Урач парала мазцак праблемны «ропкі» на целе зялёнкі, каб падушчыцца іх, а таксама купіць таблеткі, каб цела менам часалася. Калега потым сказала, што вядомы замежны брэнд вырабляе, аказваецца, бясколерны аналаг зялёнкі. Дзе дзе купіць?

### Можна і.. гарэлку!

Урач, якую выклікаў па тэлефоне, таксама здзіўлілася, што не хварэў на вятранку ў дзіцінстве. І пачушы маю просьбу «выпісаць» нейкі аналаг зялёнкі, парала мазцак... гарэлку! Ну, гэта з задавальненнем! Мышца катаргарычна забаранілі. Дзіўна, але педыятр, якая лямчыла маіх дзіцяці, наадварот, раіла прымаць ванны з адварам кары дуба.

Ад знаёмых жа пачуў, што для палягчэння сферу выкарыстоўваюць абірае гатаванай вадой з воцатам. Пасля гэтага скуру можна апрацаваць талькам. І каму верыць?

Згодны з Булгакавым, героі якога ў творы «Майстар і Маргарыта» гаварыў пра тое, што цэгла проста так нікому на галаву не падае. І, як ні дзіўна, шчыра ўдзячны лёсу за вятранку... Бо яна дапамагла пераглядзець многія погляды на жыццё. Ляжаў і ўспамінаў, што без прычыны павышаў на дзіцяці голас, што занадта шмат чакаў ад іх маці, што камусяў зайздросціў, што перажываў з-за грошаў...

Зараз налісаў бы вярцімы літарамі: самае каштоўнае — здароўе, а не памер заробку, не каханкі, не смачная ежа. Здароўе! І трэба яго берагчы.

### І дзе ж рэнтген?

Праз тыдзень пайшоў у сваю паліклініку. Ужо іншы доктар, які і патрабуча, накіравала здаць аналізы, зрабіць флюараграфію. Ды няма ў нашай паліклініцы, якая раней належала віцебскаму прадпрыемству па вырабе цэгляў, рэнтгенапарата. Не гаворачы ўжо аб ультрагукавым даследаванні і іншым. Памятаю, падчас «прамой лініі» адна з жыхаркаў Віцебска расказвала асабіста губернатара аб адсутнасці нормальных умоў у гэтай жа паліклініцы. Старшыня аблвыканкама распарадзіўся забяспечыць лячэбную ўстанову адпаведным абсталяваннем. Кіраўнік аховы здароўя паабядаў. І што?

У паліклініцы, куды пайшоў на флюараграфію, суровая жанчына-медык пастаг тэла, які зрабіла здымак, сказала, што яго я павінен захоўваць на працягу года да наступнага «фатаграфавання». І гэта ў XXI стагоддзі! Успомніў Пастаў-

скую цэнтральную раённую бальніцу, дзе яшчэ гадоў 5 таму мне расказвалі як выкарыстоўваюцца сучасныя тэхналогіі для абслугоўвання пацыентаў.

### Вятранку нават... праданоць

Калі ў інтэрнце спрабаваў нешта знайсці пра вятранку, убачыў аб'яву аб тым, што можна купіць... мяккую цацку пад назвай «Гіганцкі мікроб: ветраная воспа». Каштуе усяго 380 расійскіх рублёў. Вырабляецца ў ЗША, дзецам да 3 гадоў купляць не рэкамендуецца. Ну і ну!

Аднойчы паглядзеўшы на гэтую дзіўную цацку ў выглядзе віруса «Ветранай воспы», вы будзеце проста зачараваны гэтым мільям мікробікам»... пішуць супрацоўнікі інтэрнэт-крамы.

Наконт кошту лячэння. Капі прэратар (піпілкі) замежнай вытворчасці, якая ўжываецца юць пры вятранцы, каштуюць за 70 тысяч рублёў, айчыны аналаг — менш чым 5 тысяч. Але не факт, што ў аптцы ваю пранаюць танны беларускі — гэта зноў жа праверана на сабе.

Зараз цэна яшчэ ў «плямах». Дэрматалог парала зноў мазцак іх зялёнкі. Вось як не хацеў, але ён давясло. І паралеўна давясло асобна заняцца тварам, бо з'явіліся «рубцы», ад якіх наўрад ці на 100% можна будзе пазавіцца. Але таг ж знаёмая дэрматалог парала пакуль што мазцак крэмам. Добра, што іх у Беларусі вырабляюць і яны прадаюцца па вельмі даступнай цане. Здароўе колы скуры вернецца толькі праз 1-1,5 месяца пасля лячэння... І ўсё ж адзіны плюс у ветранай воспы ёсць — набыты пажыццёвы імунітэт. Калі гэта, вядома, можа суцэшыць. Аляксандр ПУКШАНСКІ, фота аўтара

■ Лета-2013

## МАБІЛЬНЫ ТЭЛЕФОН І АЗДАРАЎЛЕННЕ — РЭЧЫ НЕСУМЯШЧАЛЬНЫЯ?

Аптымальным для першага аздараўлення дзіцяці ў загарадным аздараўленчым лагэры спецыялісты сталічнай санэпідслужбы лічаць 8-гадовы ўзрост.

Пры падрыхтоўцы дзіцяці да паездкі ў летніх бацькі павінны стварыць у яго пазітыўную матывацыю на ад'езд, расказаць яму мага больш пра ўмовы пражывання ў лагэры, гурткі, заняткі па інтарэсах, спартыўныя свята, адпачынак на вадасховішчы, забавы і гэтакай далей — прычым інфармацыя павінна быць станоўчай, — раіць спецыялісты. Акрамя таго, дзіця павінна прымаць самы непасрэдны ўдзел у «экіпаванні» — абвязковы пералік прадметаў асабіста гігіены, адзення і абутку ўказаны ў пуцёўцы.

У аздараўленчых летніках, нагадаючы санітарныя ўрачы, забаронена рэалізацыя чыпсаў, вострых сухарыкаў, газіраваных напіткаў (асабліва тых, што змяшчаюць фарбавальнікі), вэнджаных прадуктаў, пра што трэба памятаць і бацькам пры наведванні дзіцяці.

Улічваючы, што лета — вельмі небяспечны час у плане распаўсюджвання кішчачных інфекцый, забараняецца прывозіць дзіцяці ў лагэр хуткаспавальныя прадукты, у тым ліку мясныя, рыбныя стравы, малочныя прадукты, вараныя каўбасныя вырабы, марожанае, пірожнае, торты і гэтак далей. Згаданыя прадукты нельга таксама браць з сабой на пляж або пікнік, калі ў вас няма сумкі-халодзільніка. Пры афармленні дзіцяці ў лагэр бацькі павінны азнаёміцца з пэўным пералікам забароненых да ўвозу прадуктаў, якія могуць выклікаць харчовае атручэнне або захворванне. Пры гэтым можна прывезці дзіцяці сок, негазіраваны напіткі без фарбавальнікаў, садавіну, ягады, пячэнне. Садавіну, гародніну і ягады трэба папярэдне памыць і абдаць гатаванай вадай.

Пры знаёмстве з выхавальнікамі або важатымі бацькі павінны папярэдзіць іх аб асаблівасцях характару дзіцяці і яго перавагах у харчаванні.

А вось браць з сабой на аздараўленне мабільны тэлефон медыкі не рэкамендуюць, праўда, робяць адну агарворку: калі не ўдасца пераканаць дзіця ехаць з дому без мабільнага тэлефона, трэба строга папярэдзіць яго пра неабходнасць званіць толькі ў крайнім выпадку.

І апошняе: спяшацца з взітам да дзіцяці, нават калі яно першы раз самастойна выехала ў загарадны лагэр, зусім не варта: малому трэба даць хоць бы 2—3 дні для адаптацыі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

■ Крымінал, здарэнні

## ГУЛЕЦ ПАЧАЎ «РАЗНОСІЦЬ» КЛУБ РАНАЙ НЕАДНАРАЗОВА СУДзіМЫ 26-гадовы мінчанін у чарговы раз наведваў у гульніх клуб па вуліцы Чкалова. Як звычайна пачаў гуляць, а калі заўважыў, што грошы заканчваюцца, вырашыў аўтама. І пасля чарговай порцыі алкаголю заснуў тут жа калі вытатма...

Пачуўшы пахрапанне, да наведвальніка падшоў адміністратар. Аднак разбудзіць з першай спробы кліента, які спаў, у яго не атрымалася. Толькі праз некаторы час той прачнуўся, хутка ускачыў і... пачаў без разбору «разносіць» усё, што трапілася пад руку. Удары сцяпаліся і на маёмасць, і на работнікаў клуба. А потым дэбярэў падскокчу да барнай стойкі, схаліў нож і пачаў размахваць ім перад супрацоўнікамі ўстаноў. Толькі тады адзін з іх выклікаў міліцыю. Прыбыўшы нарад Кастрычніцкага РУУС затрымаў грамадзяніна. А суму нанесенай клубу шкоды яшчэ трэба ўстанавіць.

## УСПЫХНУЛА ПРАМОЧАНАЕ АЦЭТОНАМ АДЭННЕ...

Апоўначы ў прыёмны пакой Салігорскай цэнтральнай раённай бальніцы даставілі з тэрмічнымі апёкамі 42-гадовага мужчыну. Няшчасны выпадак за гадзіну да гэтага адбыўся ў вёсцы Папоўка.

— Гаспадар домаўладання фарбаваў вокны. Па неасцярожнасці праліў на сябе растваральнік, а потым выліў яго на вуліцу пакурыць, — расказалі ў Мінскім абласным упраўленні МНС. — Калі мужчына прыкураў, пары ацэтон успыхнулі. На ім загарэлася адзенне. Пацярэпцы атрымаў тэрмічныя апёкі першай-другой ступені 80 працэнтаў паверхні цела. Вяскоўца змясцілі ў рэанімацыйнае аддзляенне. Стан яго — сярэдняй ступені цяжкасці.

Сяргей РАСОЛЬКА

Организация **ЗАКУПИТ**  
оптом от 3 тонн  
**ОХЛАЖДЕННУЮ СВИНИНУ**  
2-ой категории у ИП и юр.лиц  
по безналичному расчету  
Тел.: 8 (044) 7888 503

ООО "Евроторг" УНП 101168731

## СЁННЯ


<b>Сонца</b>	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 4.37	21.46	17.09
Віцебск	— 4.18	21.44	17.26
Магілёў	— 4.27	21.36	17.09
Гомель	— 4.33	21.23	16.50
Гродна	— 4.54	21.59	17.05
Брэст	— 5.04	21.50	16.46

**Месяц**  
Поўня 23 чэрвеня.  
Месяц у сусор'і Стральца.

**Імяніны**  
Пр. Васіля, Канстанціна, Фёдара, Яўрама.  
К. Аліцці, Марты, Алоіза, Рудольфа, Тодара.



## ЗАЎТРА



...у суседзяў

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+26..+28°C	+27..+29°C	+20..+22°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.ПЕЦЯРБУРГ
+23..+25°C	+17..+19°C	+20..+22°C

## УСМІХНЕМСЯ

Жанчыны, як грыбы — самыя сіпатчыныя янардка аказваюцца самымі ядвітымі.

— А як у цябе з хіміяй у інстытуце было?  
— 200 долараў — залік, 500 — экзамен.

Калі жанчына села на дыету і стала кацаць прэс — гэта значыць, што і праўдва твяды ён ехаць на мора.

— Чаму ў вашай машыне так жудасна пахне?  
— А што вы хочаце? 120 коней!

Зарплата жонкі — гэта яе зарплата! А заробак мужа — гэта бюджэт сям'і ...



**ЗВЯЗДА** БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалавіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛОЧНИК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік рэдактара-галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯХУК, Л.ЦИХОШЫК.

НАШ АПРАС: 220013, г. Мінск, вул. В.Целяхуцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); адрэсатлаў: пільмаў — 287 18 64, падпісі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычная — 287 19 68, скартэрыят — 292 05 82, адрэскан за вылуч дадаткаў: «Чыронья змена» — 292 44 12; «Мясцовае самарванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнцтваў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zvyazda.by; ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79,  
e-mail: info@zvyazda.minsk.by, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by  
(для зарплата): zvarot@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца судзімніцамі з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэсаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэклары нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім ўнітарным прадпрыемстве «Вывадцаўца «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.  
Тыраж 24.355. Індэкс 63850. Зак. № 2674.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар надпісаны ў 19.30  
20 чэрвеня 2013 года.